



Flashcardo.com

Ελπίζουμε αυτές οι εκτυπώσιμες κάρτες να σας φανούν χρήσιμες. Για να βρείτε ακόμη περισσότερα προϊόντα με κάρτες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.flashcardo.com/el. Στο Flashcardo.com παρέχουμε διαδικτυακές κάρτες, κάρτες επανάληψης με διαστήματα, βίντεο-κάρτες και πολλά άλλα. Όλα δωρεάν και έτοιμα για χρήση από μαθητές σε όλο τον κόσμο.

Πνευματικά Δικαιώματα, Σημειώσεις Άδειας

Αυτό το PDF προστατεύεται από τον νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων και όλα τα δικαιώματα διατηρούνται. Μπορείτε να μοιραστείτε ελεύθερα αυτό το PDF με οποιονδήποτε. Ωστόσο, δεν επιτρέπεται να πουλήσετε αυτό το PDF ή το περιεχόμενό του. Αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση, παρακαλούμε επισκεφθείτε το www.flashcardo.com/el για να έρθετε σε επαφή μαζί μας. Ευχαριστούμε!

Αποποίηση Ευθύνης

ΑΥΤΟ ΤΟ PDF ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ», ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΜΟΡΦΗΣ, ΡΗΤΗΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΗΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Ή ΟΙ ΚΑΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΞΙΩΣΗ, ΖΗΜΙΑ Ή ΑΛΛΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΕΙΤΕ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ Ή ΑΛΛΩΣ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ Ή ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ PDF Ή ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ PDF.

Πνευματικά Δικαιώματα © 2025 Flashcardo.com. Όλα τα Δικαιώματα Διατηρούνται

εγώ

я
я - ja

εσύ

ты
ты - ty

αυτός

ён
ён - jon

αυτή

яна
яна - janá

αυτό
αυτός/αυτή

яно
яно - janó

εμείς

мы
мы - my

εσείς

вы
вы - vy

αυτοί

яны
яны - janý

τί

што
што - što

ποιος

хто
хто - chto

πού

дзе
дзе - dzie

γιατί

чаму
чаму - čamú

πώς

як
як - jak

ποιο

які
які - jakí

πότε

καλί
καλί - kalí

τότε

тады
тады - tadý

αν

καλί
καλί - kalí

πραγματικά

сапраўды
сапраўды - sapraŭdý

αλλά

але
алé - alié

επειδή

таму што
таму што - tamú što

δεν

не
не - nie

αυτό
γενικός

гэты
гэты - héty

Το χρειάζομαι

Мне гэта трэба
Мне гэта трэба - Mnie héta tréba

Πόσο κάνει αυτό;

Колькі гэта каштуе?
Κόλκι гэта каштуе? - Kólki héta
kaštúje?

ότι

той
той - toj

όλα

υσε
υσε - usié

ή

αбо
αбо - abó

και

i
i - i

ξέρω

ведаць
véδαць - viédać

Ξέρω

Я ведаю
Я véδαю - Ja viédaју

Δεν ξέρω

Я не ведаю
Я не véδαю - Ja nie viédaју

σκέφτομαι

думаць
dúμαць - dúmać

έρχομαι

прыходзіць
prychódzić - prychódzić

βάζω

пакласці
paklásci - paklásci

παίρνω

браць
bráць - brác

βρίσκω

знайсці
znajsci - znajsci

ακούω

слу́хаць
slýchać - slúchać

δουλεύω

працаваць
pracaváć - pracaváć

μιλάω

гаварыць
havarýć - havarýć

δίνω

даваць
daváć - daváć

μου αρέσει

падабацца
padabácca - padabácca

βοηθώ

дапамагаць
dapamaháć - dapamaháć

αγαπώ

кахаць
kacháć - kacháć

καλώ

званіць
zvaníč - zvaníč

περιμένω

чакаць
čakáć - čakáć

Μου αρέσεις

Ты мне падабаешся
Ty mnie padabáješsia

Δεν μου αρέσει αυτό

Μне гэта не падабаецца
Mnie héta nie padabájecca

Με αγαπάς;

Ты мяне кахаеш?
Ty mianié kacháješ?

Σε αγαπώ

Я цябе кахаю

Я цябэ кахаю - ja ciabié kacháju

0

нуль

нуль - nulí

1

адзін

адзін - adzín

2

два

два - dva

3

тры

тры - try

4

чатыры

чатыры - čatýry

5

пяць

пяць - piác

6

шэсць

шэсць - šesć

7

сем

сем - siem

8

восем

восем - vósiem

9

дзевяць

дзевяць - dziéviac

10

дзесяць

дзесяць - dziésiać

11

адзінаццаць
адзінаццаць - adzináccaś

12

дванаццаць
дванаццаць - dvanáccaś

13

трынаццаць
трынаццаць - trynáccaś

14

чатырнаццаць
чатырнаццаць - čatyrnáccaś

15

пятнаццаць
пятнаццаць - piatnáccaś

16

шаснаццаць
шаснаццаць - šasnáccaś

17

сямнаццаць
сямнаццаць - siamnáccaś

18

васямнаццаць
васямнаццаць - vasiamnáccaś

19

дзевятнаццаць
дзевятнаццаць - dzieviatnáccaś

20

дваццаць
дваццаць - dváccaś

νέος
γενικός

НОВЫ
νόвы - nóvy

παλιός

стары
стары - starý

λίγα

мала
μάλα - málá

πολλά

шмат
шмат - šmat

πόσο;

κόλκι?
κόλκι? - kólkí?

πόσα;

κόλκι?
κόλκι? - kólkí?

λανθασμένος

няправільны
няправільны - niaprávilny

σωστός

правільны
правільны - právilny

κακός
γενικός

дрэнны
дрэнны - drénny

καλός

добры
добры - dóbry

χαρούμενος

шчаслівы
шчаслівы - ščaslívy

κοντός
γενικός

кароткі
καρότκι - karótki

μακρύς

доўгі
δόυγι - dóŷhi

μικρός

маленькі
μαλένκι - maliéńki

μεγάλος

вялікі
вялікі - vialíki

εκεί

там
там - tam

εδώ

тут
тут - tut

δεξιά

правы
правы - grávy

αριστερά

левы
λέвы - liévy

όμορφος
γυναίκα

прыгожы
прыгόжы - pryhóžy

νέος
άνθρωπος

малады
малады́ - maladý

γέρος

стары
стары́ - starý

χαίρετε

прывітанне
прывіта́нне - pryvítánnie

τα λέμε αργότερα

убачымся
уба́чымся - ubáčymsia

εντάξει

добра
до́бра - dóbra

να προσέχεις

беражы сябе
беражы́ сяbé - bieražý siabé

ηρέμησε

не хвалю́йся
не хвалі́ўся - nie chvaliújsia

φυσικά

кане́шне
кане́шне - kaniéšnie

καλημέρα

добры дзень
дóбры дзень - dóbry dzień

γεια

вітаю
вітаю - vitáju

γεια

паку́ль
паку́ль - rakúľ

αντίο σας

да пабачэ́ння
да пабачэ́ння - da pabačénnia

με συγχωρείτε

дару́йце
дару́йце - darújcie

συγγνώμη

выбача́й
выбача́й - vybačáj

ευχαριστώ

дзяку́й
дзяку́й - dziákuj

παρακαλώ

калі ласка
калі ла́ска - kalí láska

θέλω αυτό

Я хачу гэ́та
Я хачу́ гэ́та - ja chačú héta

τήρα

цяпер
цяпе́р - ciapiér

απόγευμα

М
поўдзень
póŭdzeń - róŭdzień

πρωί
9:00-11:00

F
раніца
rániца - rániса

νύχτα

F
ноч
ноч - поўч

πρωί
6:00-9:00

F
раніца
rániца - rániса

νωρίς το βράδυ

М
вечар
véčar - viéčar

μεσημέρι

М
дзень
дзень - dzień

μεσάνυχτα

F
поўнач
póŭnač - róŭnač

ώρα

F
гадзіна
gadzińa - hadzińa

λεπτό

F
хвіліна
chvilína - chvilína

δευτερόλεπτο

F
секунда
sekúnda - siekúnda

ημέρα

М
дзень
дзень - dzień

εβδομάδα

М
тыдзень
týdzeń - týdzień

μήνας

M
месяц
mésyats - miésiats

έτος

M
год
god - hod

χρόνος

M
час
čas - čas

ημερομηνία

F
дата
dáta - dáta

προχθές

пазаўчора
paзаўčóra - paзаўčóra

εχθές

учора
učóra - učóra

σήμερα

сёння
siénnya - siónnya

αύριο

заўтра
záutra - záutra

μεθαύριο

паслязаўтра
pasliazáutra - pasliazáutra

Δευτέρα

M
панядзелак
paniadziélak - paniadziélak

Τρίτη

M
аўторак
aŭtórak - aŭtórak

Τετάρτη

F
серада
seradá - sieradá

Πέμπτη

М
чацвер
чацвэр - čacviér

Παρασκευή

F
пятніца
п'ятніца - piátnica

Σάββατο

F
субота
субόта - subóta

Κυριακή

F
нядзеля
нядзеля - niadziélia

Αύριο είναι Σάββατο

Заўтра субота
Зáўтра субόта - Záŭtra subóta

ζωή

N
жыццё
жыццё - žyssió

γυναίκα

F
жанчына
жанчы́на - žančýna

άνδρας

M
чалавек
чалавéк - čalaviék

αγάπη

N
каханне
кахáнне - kachánnie

φίλος
αγάπη

M
хлопец
хлóпец - chlópiec

φίλη

F
сяброўка
сябрóўка - siabróŭka

φίλος
γενικός

M
сябар
сýбар - siábar

φιλί

M
пацалунак
пацалунак - pacalúnak

σεξ

M
сэкс
сэкс - seks

παιδί

N
дзіця
дзіця - dziciá

μωρό

N
дзіцятка
дзіцятка - dziciátka

κορίτσι

F
дзяўчынка
дзяўчынка - dziaŭčynka

αγόρι

M
хлопчык
хлопчык - chlórčyk

μαμά

F
мама
мама - máma

μπαμπάς

M
тата
тата - táta

μητέρα

F
маці
маці - máci

πατέρας

M
бацька
бацька - báčka

γονείς

PL
бацькі
бацькі - baćki

γιός

M
сын
сын - syn

κόρη

F
дочка
dachká - dačká

μικρή αδερφή

F
малодшая сястра
malódszaja - malódszaja
siastrá

μικρός αδερφός

M
малодшы брат
malódszy brat - malódszy brat

μεγάλη αδερφή

F
старэйшая сястра
staréjšaja - staréjšaja
siastrá

μεγάλος αδερφός

M
старэйшы брат
staréjšy brat - staréjšy brat

στέκομαι

стаяць
stajác - stajác

κάθομαι

сядзець
siadzić - siadzić

ξαπλώνω

ляжаць
liażác - liażác

κλείνω

зачыніць
začynić - začynić

ανοίγω
пóрта

адчыніць
adčynić - adčynić

χάνω

прайграць
prajhrác - prajhrác

κερδίζω
γενικός

πεрамагаць
pieramahác - pieramahác

πεθαίνω

паміраць
паміраць - pamiráć

ζω

жыць
жыць - žýć

ανάβω

уключыць
уключыць - uklíučýć

σβήνω

выключыць
выключыць - výklučýć

σκοτώνω

забіваць
забіваць - zabíváć

τραυματίζω

параніць
параніць - paráníć

αγγίζω

кранаць
кранаць - kranáć

παρακολουθώ

глядзець
глядзець - hliadzić

πίνω

піць
піць - ríć

τρώω

есці
есці - jésci

περπατώ

хадзіць
хадзіць - chadzíc

συναντάω

сустракаць
сустракаць - sustrakáć

στοιχηματίζω
άθλημα

рабіць стаўку
рабіць стаўку - rabić stáŭku

φιλώ

цалаваць
цалаваць - calavác

ακολουθώ

прытрымлівацца
прытрымлівацца - prytrymlivacca

παντρεύομαι

ажаніцца
ажаніцца - ažanıcca

απαντώ

адказваць
адка́зваць - adkázvać

ρωτώ

пытаць
пыта́ць - pytác

ερώτηση

N
пытанне
пытáнне - pytánnie

Εταιρία

F
кампанія
кампа́нія - kampánija

επιχείρηση

M
бизнес
б́знес - bíznes

δουλειά

F
праца
пра́ца - práca

χρήματα

PL
грошы
гро́шы - hróšy

τηλέφωνο

M
телефон
тэлефо́н - teliefón

γραφείο
κτίριο

M
офіс
ófis - ófis

γιατρός

M
урач
uráč - uráč

νοσοκομείο

F
бальніца
bálníca - bálníca

νοσοκόμα

F
медсястра
medsiastrá - miedsiastrá

αστυνομικός

M
паліцэйскі
palicéjski - palicéjski

πρόεδρος

M
прэзідэнт
prezident - prezident

λευκό

белы
biély - biély

μαύρο

чорны
čorny - čorny

κόκκινο

чырвоны
čyrvóny - čyrvóny

μπλε

сіні
síní - síní

πράσινο

зялёны
zialióny - zialióny

κίτρινο

жоўты
žóuty - žóuty

αργός

павольны
павольны - pavólny

γρήγορος

хуткі
хуткі - chútki

αστείος

смешны
смешны - smiéšny

άδικος

несправядлівы
несправядлівы - niespraviadlívny

δίκαιος

справядлівы
справядлівы - spraviadlívny

δύσκολος

складаны
складаны - skladány

εύκολος

просты
прóсты - prósty

Αυτό είναι δύσκολο

Гэта складана
Гэта складана - Héta skladána

πλούσιος

багаты
багáты - baháty

φτωχός

бедны
бэдны - biédny

δυνατός

моцны
мóцны - mócny

αδύναμος

слабы
слáбы - sláby

ασφαλής

беспечны
бяспéчны - biaspiéčny

κουρασμένος

стомлены
стóмлены - stómlieny

υπερήφανος

горды
γόρды - hórды

χορτάτος

сыты
сýты - sýty

άρρωστος

хворы
хвóры - chnóry

υγιής

здоровы
здарóвы - zdaróny

θυμωμένος

злы
злы - zly

χαμηλός

нізкі
нізкі - nízki

ψηλός
γενικός

высокі
высóкі - vysóki

ευθύς

прамы
прамы́ - pramý

κάθε

кожны
κόжны - kóžny

πάντα
επίρρημα

заўсёды
заўсёды - zaŭsiódy

бασικά

насамрэч
nasámreč - nasámreč

πάλι

зноў
znoŭ - znoŭ

ήδη

ужо
užo - užó

λιγότερο

менш
menš - mienš

πλέον

самы
sámy - sámy

περισσότερο

больш
bólš - bólš

Θέλω κι άλλο

Я хачу больш
Ja chačú bólš

κανένας

ніхто
níhtó - níhtó

πολύ

вельмі
vélmí - víelmí

ζώο

Ф
жывёліна
žyviólina - žyviólina

χοίρος

Ф
свіння
svinníá - svinníá

αγελάδα

Ф
карова
karóva - karóva

άλογο

M

конь

конь - koń

σκύλος

M

сабака

саба́ка - sabáka

πρόβατο

F

авечка

авέчка - avíčka

μαϊμού

F

малпа

мáлпа - málpa

γάτα

M

кот

кот - kot

αρκούδα

M

мядзведзь

мядзвэдзь - miadzviédź

κοτόπουλο

ζώο

F

курыца

κύρυца - kúryca

πάπια

F

качка

κάчка - káčka

πεταλούδα

M

матыль

ματίλ - matýl

μέλισσα

F

пчала

пчалá - pčalá

ψάρι

ζώο

F

рыба

ρύβα - rýba

αράχνη

M

павук

павύк - pavúk

φίδι

F
ЗМЯЯ
змяя - zmiajá

έξω

ЗВОНКУ
звóнку - zvónku

μέσα

унутры
унутры́ - unutrý

μακριά

далёка
далёка - dalióka

κοντά

блízка
блízка - blízka

από κάτω

пад
пад - pad

από πάνω

над
над - nad

δίπλα

побач
пóбач - róbač

μπροστά

пярэдні
пярэдні - piarédni

πίσω

задні
зádni - zádni

γλυκός

салодкі
салóдки - salódkı

ξινός

кíслы
кíслы - kísly

παράξενος

дзіўны
дзіўны - dzíŭny

μαλακός

мяккі
мяккі - miákki

σκληρός

цвёрды
цвёрды - cviórdy

χαριτωμένος

мілы
мілы - míly

χαζός

дурны
дурны - durný

τρελός

шалёны
шалёны - šalióny

απασχολημένος

заняты
заняты - zaniáty

ψηλός
άνθρωπος

высокі
высокі - vysóki

κοντός
άνθρωπος

nízki
nízki - nízki

ανήσυχος

занепакоены
занепакоены - zaniepakójeny

έκπληκτος

здзіўлены
здзіўлены - zdzíŭlieny

άνετος

круты
круты - krutý

φρόνιμος

добра вихаваны
dóbra vychavány - dóbra vychavány

κακός
άνθρωπος

злы
злы - zly

έξυπνος

разумны
razýmny - razýmny

κρύος

халодны
chalódny - chalódny

ζεστός

гарачы
garáchy - haráchy

κεφάλι

F
галава
galavá - halavá

μύτη

M
нос
nos - nos

τρίχα

PL
валасы
valasý - valasý

στόμα

M
рот
rot - rot

αυτί

N
вуха
vúcha - vúcha

μάτι

N
вока
vóka - vóka

χέρι
γάντι

F
рука
ruká - ruká

πόδι
παπούτσι

F
ступня
ступня́ - stupniá

καρδιά

N
сэрца
сэрца - sérsa

εγκέφαλος

M
мозг
мозг - mozh

τραβάω

цягнуць
цягну́ць - siahnúć

σπρώχνω

штурхаць
штурха́ць - štúrchać

πιέζω

націскаць
націска́ць - naciskác

χτυπάω

біць
біць - bíć

πιάνω

лавіць
лавіць - lavíć

παλεύω

біцца
біцца - bícca

ρίχνω

кідаць
кідаць - kídać

τρέχω

бегчы
бегчы - biéhčy

διαβάζω

чытаць
чыта́ць - čytác

γράφω

пісаць
pisać - pisác

διορθώνω

правіць
právić - práníć

μετράω
μαθηματικά

лічыць
líchyc - ličýć

κόβω

рэзаць
rézac - rézac

πουλάω

прадаваць
pradavác - pradavác

αγοράζω

купляць
kupliác - kupliác

πληρώνω

плаціць
plácic - plácic

μελετάω

вучыцца
vučýcca - vučýcca

ονειρεύομαι

марыць
máryć - máryć

κοιμάμαι

спаць
spác - spác

παίζω

гуляць
hulíác - hulíác

γιορτάζω

святкаваць
sviatkavác - sviatkavác

ξεκουράζομαι

адпачываць
адпачыва́ць - adpačynáć

απολαμβάνω

атрымліваць асалоду
атры́мліваць асалóду - atrýmlivać
asalódu

καθαρίζω

чысціць
чы́сціць - čýscić

σχολείο

F
школа
шко́ла - škóla

σπίτι
κτίριο

M
дом
дом - dom

πόρτα

PL
дзверы
дзвэ́ры - dzviéry

σύζυγος
άνδρας

M
муж
муж - muž

σύζυγος
γυναίκα

F
жонка
жóнка - žónka

γάμος

N
вяселле
вясе́лле - viasiéllie

άνθρωπος

M
чалавек
чалавéк - čalaviék

αυτοκίνητο

M
аўтамабіль
аўтамабі́ль - aŭtamabíl

σπίτι
οικογένεια

M
дом
дом - dom

πόλη

М
горад
górad - hórad

αριθμός

Ғ
лічба
líčba - líčba

21

дваццаць адзін
dváccać adzín - dváccać adzín

22

дваццаць два
dváccać dva - dváccać dva

26

дваццаць шэсць
dváccać šesć - dváccać šesć

30

трыццаць
tryccać - tryccać

31

трыццаць адзін
tryccać adzín - tryccać adzín

33

трыццаць тры
tryccać try - tryccać try

37

трыццаць сем
tryccać siem - tryccać siem

40

сорок
sórak - sórak

41

сорок адзін
sórak adzín - sórak adzín

44

сорок чатыры
sórak čatýry - sórak čatýry

48

сорак восем
sórak wósiem

50

пяцьдзясят
пяцьдзясят - pięćdziesiąt

51

пяцьдзясят адзін
пяцьдзясят адзін - pięćdziesiąt
adzin

55

пяцьдзясят пяць
пяцьдзясят пяць - pięćdziesiąt pięć

59

пяцьдзясят дзевяць
пяцьдзясят дзевяць - pięćdziesiąt
dziewięć

60

шэсцьдзясят
шэсцьдзясят - sześćdziesiąt

61

шэсцьдзясят адзін
шэсцьдзясят адзін - sześćdziesiąt
adzin

62

шэсцьдзясят два
шэсцьдзясят два - sześćdziesiąt dwa

66

шэсцьдзясят шэсць
шэсцьдзясят шэсць - sześćdziesiąt
sześć

70

семдзесят
сэмдзесят - siemdziesiąt

71

семдзесят адзін
сэмдзесят адзін - siemdziesiąt
adzin

73

семдзесят тры
сэмдзесят тры - siemdziesiąt trzy

77

семдзесят сем
сэмдзесят сем - siémdziesiat siem

80

восемдзесят
вóсемдзесят - vósiemdziesiat

81

восемдзесят адзін
вóсемдзесят адзін - vósiemdziesiat
adzín

84

восемдзесят чатыры
вóсемдзесят чатыры -
vósiemdziesiat čatýry

88

восемдзесят восем
вóсемдзесят вóсем - vósiemdziesiat
vósiem

90

дзевяноста
дзевяно́ста - dzievianósta

91

дзевяноста адзін
дзевяно́ста адзін - dzievianósta
adzín

95

дзевяноста пяць
дзевяно́ста пяць - dzievianósta piac

99

дзевяноста дзевяць
дзевяно́ста дзэ́вяць - dzievianósta
dziéviać

100

СТО
сто - sto

1000

адна тысяча
адна́ ты́сяча - adná týsiača

10.000

дзесяць тысяч
дзэ́сяць ты́сяч - dziésiać týsiač

100.000

СТО ТЫСЯЧ
сто ты́сяч - sto týsiač

1.000.000

адзін мільён
адзін мільён - adzín miljón

ο σκύλος μου

мой сабака
мой саба́ка - moj sabáka

η γάτα σου

ТВОЙ КОТ
твой кот - tvoj kot

το φόρεμά της

яе сукенка
я́е сукéнка - jajé sukiénka

το αυτοκίνητό του

яго машына
я́го машы́на - jahó mašýna

η μπάλα του

яго мяч
я́го мяч - jahó miač

το σπίτι μας

наш дом
наш дом - naš dom

η ομάδα σας

ваша каманда
ва́ша камáнда - váša kamánda

η εταιρία τους

іх кампанія
іх кампа́нія - ich kampanija

όλοι

усе
усé - usié

μαζί

разам
ра́зам - rázam

άλλα

іншае

іншае - ínšaje

δεν έχει σημασία

не важна

не важна - nie vážna

εις υγείαν

ваша здароўе

βάша здароўе - váša zdaróŭje

χαλάρωσε

расслабся

расслабся - rasslábsia

συμφωνώ

я згодзен

я згóдзен - ja zhódzien

καλώς ήρθατε

вітаем

віта́ем - vitájem

μην ανησυχείς

не хвалюйся

не хвалі́ўся - nie chvaliújsia

στρίψε δεξιά

павярні направа

павярні напра́ва - paviarní napráva

στρίψε αριστερά

павярні налева

павярні нале́ва - paviarní naliéva

πήγαινε ευθεία

ідзі прама

ідзі пра́ма - idzí práma

έλα μαζί μου

Хадзем са мной

Хадзе́м са мной - CHadziém sa mnoj

αυγό

N

яйка

я́йка - jájka

τυρί

М
сыр
сыр - syr

γάλα

N
малако
малаκό - malakó

ψάρι
φαγητό

F
рыба
ρίβα - rýba

κρέας

N
мяса
мýса - miása

λαχανικό

F
гародніна
гарóдніна - haródnina

φρούτα

F
садавіна
садавіна - sadavína

οστό
φαγητό

F
костка
κόσтка - kóstka

λάδι

М
алей
алéй - aliéj

ψωμί

М
хлеб
хлеб - chlieb

ζάχαρη

М
цукар
цýкар - cúkar

σοκολάτα

М
шакалад
шакалád - šakalád

καραμέλα

F
цукерка
цукérка - cukiérka

κέικ

M
торт
торт - tort

ποτό

M
напой
напой - parój

νερό

F
вада
вада - vadá

σόδα

F
газіроўка
газіроўка - haziróuka

καφές

F
кава
κάβα - káva

τσάι

F
гарбата
гарβάτα - harbáta

μπύρα

N
πίβα
πίβα - ríva

κρασί

N
βίνο
βινό - vinó

σαλάτα

F
салата
салáτα - saláta

σούπα

M
суп
суп - sup

επιδόρπιο

M
дэсерт
дэсэрт - desiért

πρωινό

M
сняданак
снядáнак - sniadának

μεσημεριανό

М
абед
абéd - abíéd

δείπνο

F
вячэра
вячэра - viačéra

πίτσα

F
πίτσα
πίτσα - ríca

λεωφορείο

М
аўтобус
аўтóbус - aütóbús

τρένο

М
цягнік
цягнік - ciahník

σιδηροδρομικός σταθμός

F
чыгуначная станцыя
чыгýначная стáнцыя - čyhúnačnaja
stáncýja

στάση λεωφορείου

М
аўтобусны прыпынак
аўтóbусны прыпынак - aütóbúsný
prýrynák

αεροπλάνο

М
самалёт
самалёт - samaliót

πλοίο

М
карабэль
карабэль - karabiél

φορτηγό

М
грузавік
грузавік - hruzavík

ποδήλατο

М
ρόвар
ρόвар - rónar

μοτοσυκλέτα

М
матацыкл
матацыкл - matacýkl

ταξί

N
таксі
таксі - taksí

φανάρι

M
святлафор
святлафór - sviatlafor

χώρος στάθμευσης

F
аўтастаянка
аўтастаянка - aŭtastajánka

δρόμος

F
дарога
дарóга - daróha

ρούχο

N
адзенне
адзéнне - adziénnie

παπούτσι

M
абутак
абúтак - abútak

παλτό

N
паліто
палітó - palitó

φούτερ

M
швэдар
швэ́дар - švédar

πουκάμισο

F
кашуля
кашúля - kašúlia

τζάκετ

F
куртка
кúртка - kúrtka

κοστούμι

M
касцiум
касцióм - kasciúm

παντελόνι

PL
штаны
штанý - štaný

φόρεμα

F

сукенка
sukénka - sukiénka

κοντομάνικη μπλούζα

F

футболка
futbólka - futbólka

κάλτσα

F

шкарпэтка
škarpétka - škarpétka

σουτιέν

M

бюстгальтар
biustháltar - biustháltar

σώβρακο

PL

трусы
trusý - trusý

γυαλιά

PL

акуляры
akuliáry - akuliáry

τσάντα

F

сумачка
súmačka - súmačka

τσαντάκι

M

гаманец
hamaniéc - hamaniéc

πορτοφόλι

M

кашалёк
kašaliók - kašaliók

δαχτυλίδι

M

пярсцёнак
piarsciónak - piarsciónak

καπέλο

M

капялюш
kapialiúš - kapialiúš

ρολόι
καρπός

M

гадзіннік
hadzínnik - hadzínnik

τσέπη

Ғ
кiшЭнь
kíshəń - kíšéh

Πώς σε λένε;

Як цябе завуць?
Як цябэ завуць? - Jak ciabié zanuć?

Το όνομά μου είναι Ντέιβιντ

Мяне завуць Дэвід
Мяне завуць Дэвід - Mianié zanuć
Dévid

Είμαι 22 χρονών

Мне дваццаць два гады
Мне дваццаць два гады - Mnie
dváccać dva hadý

Τί κάνεις;

Як маешся?
Як маешся? - Jak máješsia?

Είσαι καλά;

Ты ў парадку?
Ты ў парадку? - Ty ŭ parádku?

Πού είναι η τουαλέτα;

Дзе туалет?
Дзе туалэт? - DZie tualiét?

μου λείπεις

Я сумую па табе
Я сумую па табэ - Ja sumúju pa
tabié

άνοιξη

Ғ
вясна
vясná - viasná

καλοκαίρι

Н
лета
léta - liéta

φθινόπωρο

Ғ
восень
vócень - vósień

χειμώνας

Ғ
зіма
zimá - zimá

Ιανουάριος

М
студзень
студзень - stúdzień

Φεβρουάριος

М
люты
люты - liúty

Μάρτιος

М
сакавік
сакавік - sakavík

Απρίλιος

М
красавік
красавік - krasavík

Μάιος

М
май
май - maj

Ιούνιος

М
чэрвень
чэрвень - čėrvień

Ιούλιος

М
ліпень
ліпень - lípień

Αύγουστος

М
жнівень
жнівень - žnívień

Σεπτέμβριος

М
верасень
vérasień - viérasień

Οκτώβριος

М
кастрычнік
кастрычнік - kastrýčnik

Νοέμβριος

М
лістапад
лістапад - listapád

Δεκέμβριος

М
снежань
снёжань - sniéžań

ψώνια

PL

пакупкі
пакўпкі - rakúrkí

λογαριασμός

M

рахунак
рахўнак - rachúnak

αγορά

M

рынак
рынак - rýnak

σούπερ μάρκετ

M

супермаркет
супермáркeт - supiermárkiet

κτίριο

M

будынак
будынак - budýnak

διαμέρισμα

F

кватэра
кватэра - kvatéra

панεπιστήμιο

M

універсітэт
універсітэт - univiersitét

αγρόκτημα

F

ферма
φέρμα - fiérma

εκκλησία

F

царква
царкβά - carkvá

εστιατόριο

M

рэстаран
рэстарán - restarán

μπαρ

M

бар
бар - bar

γυμναστήριο

F

трэнажорная зала
трэнажорная зάλα - trenazórnaja zála

πάρκο

M

парк
парк - park

τουαλέτα
γενικός

M

туалет
туалét - tualiét

χάρτης

F

карта
kápta - kárta

ασθενοφόρο

F

хүткая дапамога
хýткаja дапамóга - chútkaja
daramóha

αστυνομία

F

паліцыя
паліцыja - palícýja

όπλο

M

пісталет
пісталét - pistaliét

πυροσβεστική

PL

пажарныя
пажáрныja - pažárnyja

χώρα

F

країна
краíна - kraína

προάστιο

M

прыгарад
прыгарад - prýharad

χωριό

F

вёска
вёска - víoska

υγεία

N

здараўе
здараўе - zdaróŭje

φάρμακο

F

медыцына
медыцы́на - miedycýna

ατύχημα

F

аварыя
авάрыя - aváryja

ασθενής

M

пациент
πασιέντ - pasyjént

χειρουργείο

F

аперацыя
απεράцыя - apierácyja

χάπι

F

таблетка
ταβλέτκα - tabliétka

πυρετός

F

гарачка
γαράτκα - haráčka

κρυολόγημα

F

прастуда
πραστύδα - prastúda

πληγή

F

рана
ράνα - rána

ραντεβού

M

прыём
πριέμ - prujóm

βήχας

M

кашаль
κάσάλ - kášaľ

λαιμός

F

шыя
σύνια - šýja

πισινός

F

дупа
δύπα - dúpa

ώμος

N

плячо
πλιάτσο - pliačó

γόνατο

N
калена
καλένα - kaliéna

πόδι
γενικός

F
нага
наγά - nahá

χέρι
γενικός

F
рука
рукá - ruká

κοιλιά

M
живот
жывότ - žynót

στήθος

PL
грудзі
грúдзі - hrúdzi

πλάτη

F
спіна
спίνα - spína

δόντι

M
зуб
зуб - zub

γλώσσα

M
язык
язы́к - jazýk

χείλος

F
губа
губá - hubá

δάχτυλο

M
палец
пáлец - ráliec

δάχτυλο του ποδιού

M
палец нагі
пáлец нагі - ráliec nahí

στομάχι

M
страўнік
страўнік - stráŭnik

πνεύμονας

N
лѣгкае
лѣгкае - lióhkaје

συκώτι

F
печань
пéчань - riéčaiń

νεύρο

M
нерв
нерв - nierv

νεφρός

F
нырка
нýрка - nýrka

έντερο

M
кішэчнік
кішэчнік - kišéčnik

χρώμα

M
колер
κόлер - kólier

πορτοκάλι
χρώμα

аранжавы
арáнжавы - aránžavy

γκρί

шэры
шэры - šégy

καφέ

карычневы
кары́чневы - karýčnievy

ροζ

ружовы
ружóвы - ružónvy

βαρετός

нудны
нúдны - núdny

βαρύς

цяжкі
ця́жкі - ciážki

ελαφρύς

лёгкі
lěhki - lióhki

μοναχικός

самотны
samótny - samótny

πεινασμένος

галодны
halódny - halódny

διψασμένος

які хоча піць
jáki chóča pić - jáki chóča pić

λυπημένος

сумны
súmny - súmny

απότομος

круты
krutý - krutý

επίπεδος

плоскі
plóski - plóski

στρογγυλός

круглы
krúhly - krúhly

τετράγωνος

квадратны
kvadrátny - kvadrátny

στενός

вузкі
vúzki - vúzki

ευρύς

шырокі
šyróki - šyróki

βαθύς

глыбокі
hlybóki - hlybóki

ρηχός

мелкі
mélki - miélki

τεράστιος

велізарны
velizárny - vielizárny

βόρεια

поўнач
póŭnach - róŭnač

ανατολικά

усход
uschód - uschód

νότια

поўдзень
póŭdzень - róŭdzień

δυτικά

захад
záchad - záchad

βρώμικος

брудны
brúdny - brúdny

καθαρός

чысты
čýsty - čýsty

γεμάτος

поўны
póŭny - róŭny

άδειος

пусты
rustý - rustý

ακριβός

дарагі
darahí - darahí

φθηνός

танны
tánny - tánny

σκοτεινός

цёмны
цёмны - ciómnу

φωτεινός

светлы
свётлы - sviétly

σέξι

сэксуальны
сэксуάλны - seksuálny

τεμπέλης

лянівы
лянівы - lianívy

γενναίος

смелы
смéлы - smiély

γενναιόδωρος

шчодры
шчóдры - ščódry

όμορφος
άνδρας

прыгожы
прыгóжы - pryhóžy

άσχημος

брыдкі
бры́дкі - brýdki

ανόητος

дурны
дурны - durný

φιλικός

прыязны
прыя́зны - pryjázny

ένοχος

вінаваты
вінава́ты - vinaváty

τυφλός

сляпы
сляпы́ - sliapý

μεθυσμένος

п'яны
п'яны - p'jány

βρεγμένος

мокры
мóкры - mókry

στεγνός

сухі
сухі - suchí

θερμός

цёплы
цёплы - cióply

θορυβώδης

гучны
гúчны - húčny

ήσυχος

ціхі
ціхі - cíchi

σιωπηλός

бясшумны
бясшúмны - biasšúmny

κουζίνα
κτίριο

ґ
кухня
кúхня - kúchnia

μπάνιο

ґ
ванная
вáнная - vánnaja

σαλόνι

ґ
гасцёўня
гасцёўня - hascióŭnia

κρεβατοκάμαρα

ґ
спальня
спáльня - spráľnia

κήπος

М
сад
сад - sad

γκαράζ

M
гараж
garáž - haráž

τοίχος

F
сцяна
scianá - scianá

υπόγειο

M
падвал
padvál - padvál

τουαλέτα
σπίτι

M
туалет
tualiét - tualiét

σκάλες

F
лесвіца
líesvíca - líesvíca

στέγη

M
дах
dach - dach

παράθυρο
κτίριο

N
акно
aknó - aknó

μαχαίρι

M
нож
nož - nož

φλιτζάνι

M
кубак
kúbak - kúbak

ποτήρι

F
шклянka
škliánka - škliánka

πιάτο

F
талерка
taliérka - taliérka

κούπα

F
шклянka
škliánka - škliánka

κάδος σκουπιδιών

М
смеццэвы бак
смэццэвы бак - smiéccievy bak

μπολ

F
miska
miska - miska

τηλεόραση
συσκευή

М
тэлевізар
тэлевізар - telievizar

γραφείο
τραπέζι

М
пісьмовы стол
пісьмóвы стол - písmónvy stol

κρεβάτι

М
ложак
лóжак - lóžak

καθρέφτης

N
люстэрка
люстэрка - liustérka

ντους

М
душ
душ - duš

καναπές

F
канапа
канáпа - kanápa

εικόνα

F
карціна
карціна - karcína

ρολόι
κτίριο

М
гадзіннік
гадзіннік - hadzinnik

τραπέζι

М
стол
стол - stol

καρέκλα

N
крэсла
крэсла - krésła

πισίνα
κήπος

М
басейн
басейн - basiéjn

κουδούνι

М
званок
званók - zvanók

γείτονας

М
γυσεδ
γусéд - susiéd

αποτυγχάνω

пацярпець няўдачу
пацярпéць няўдачу - paciarpieć
niaŭdáču

επιλέγω

выбіраць
выбіра́ць - vybirác

πυροβολώ

страляць
страля́ць - straliác

ψηφίζω

галасаваць
галасава́ць - halasavác

πέφτω

падаць
пада́ць - rádać

αμύνομαι

абараняць
абараня́ць - abaraniác

επιτίθεμαι

атакаваць
атакава́ць - atakavác

κλέβω

красці
красці - krásći

καίω

гарэць
гарэ́ць - haréc

σώζω

ратаваць
rataváć - ratavác

καπνίζω

паліць
palíc - palíc

πετάω

лятаць
liatác - liatác

μεταφέρω

несці
niésci - niésci

φτύνω

пляваць
plíavác - plíavác

κλωτσάω

біць
bíc - bíc

δαγκώνω

кусаць
kusác - kusác

αναπνέω

дыхаць
dýchać - dýchać

μυρίζω

нюхаць
niúchać - niúchać

κλαίω

плакаць
plákać - plákać

τραγουδάω

спяваць
spíavác - spíavác

χαμογελάω

усміхацца
usmíhacca - usmíhacca

γελάω

смяяцца
смяяцца - smiajácsa

μεγαλώνω

расці
расці - rascí

συρρικνώνομαι

сціскацца
сціскацца - sciskácsa

διαφωνώ

спрачацца
спрачацца - spráčacca

απειλώ

пагражаць
пагражаць - pahražác

μοιράζομαι

дзяліць
дзяліць - dzialić

ταΐζω

карміць
карміць - karmić

κρύβω

хаваць
хаваць - chavác

προειδοποιώ

папярэджваць
папярэджваць - papierédžvať

κολυμπάω

плаваць
плаваць - plávać

πηδάω

скакаць
скакаць - skakác

κυλώ

каціць
каціць - kacíc

σηκώνω

паднімаць
паднімаць - padnimáč

σκάβω

капаць
καπάць - karác

αντιγράφω

капіяваць
καπιјавάць - karijavad

παραδίδω

дастаўляць
дастаўляць - dastaŭliáč

ψάχνω

шукаць
шукáць - šukác

εξασκώ

πρακтыкаваць
πρακтыкаβάць - praktykavad

ταξιδεύω

падарожнічаць
падарóžničać - padaróžničać

ζωγραφίζω

фарбаваць
фарбавáць - farbavad

κάνω ντους

прымаць душ
прымаць душ - prymáč duš

ανοίγω
κλειδαριά

адкрываць
адкрывáць - adkryvad

κλειδώνω

замыкаць
замыка́ць - zamykad

πλένω

мыць
мы́ць - mýd

προσεύχομαι

маліцца
malícca - malícca

μαγειρεύω

гатаваць
gataváć - hatavác

βιβλίο

F
кніга
kníga - kníha

βιβλιοθήκη

F
бібліятэка
biblijátéka - biblijátéka

εργασία για το σπίτι

F
дамашняя работа
damášniaja rabóta - damášniaja rabóta

εξετάσεις

M
экзамен
ekzámen - ekzámien

μάθημα

M
урок
urók - urók

επιστήμη

F
наука
navúka - navúka

ιστορία

F
гісторыя
históryja - históryja

τέχνη

N
мастацтва
mastáctva - mastáctva

Αγγλικά

F
англійская мова
anhlijskaja móva - anhlijskaja móva

Γαλλικά

F
французская мова
francúzskaja móva - francúzskaja móva

στυλό

F
ручка
rúčka - rúčka

μολύβι

M
αλόβακ
alóvak - alónak

3%

тры працэнт
try pracénty - try pracénty

πρώτος

першы
pérшы - ríeršy

δεύτερος

другі
druhí - druhi

трίτος

трэці
tráci - tréci

τέταρτος

чацвёрты
časvórtý - časvórtý

αποτέλεσμα

M
вынік
výnik - výnik

τετράγωνο

M
квадрат
kvadrát - kvadrát

κύκλος

M
круг
kruh - kruh

επιφάνεια

F
плошча
plóšča - plóšča

έρευνα

N
даследаванне
dasliédavannie - dasliédavannie

πτυχίο
γενικός

F
ступень
ступень - sturién

πτυχίο
βασικός

M
бакалаўр
бакалаўр - bakaláŭr

μεταπτυχιακό

M
магістр
магістр - mahístr

$x < y$

x менш за y
x menš za y

$x > y$

x больш за y
x bóľš za u

άγχος

M
стрэс
стрэс - stres

ασφάλεια

F
страхоўка
страхоўка - strachóŭka

προσωπικό

M
персанал
персанál - piersanáł

τμήμα

M
аддзел
аддзёл - addziél

μισθός

M
заробак
зарóбак - zaróbak

διεύθυνση

M
адрас
áдрас - ádras

γράμμα
ταχυδρομείο

M
ліст
ліст - list

καπετάνιος

М
капітан
капітан - kapitán

ντετέκτιβ

М
дэтэктыв
дэтэктыв - detektív

πιλότος

М
лётчык
лётчык - liótčyk

καθηγητής

М
прафэсар
прафэсар - prafiésar

δάσκαλος

М
настаўнік
настаўнік - nastáŭnik

δικηγόρος

М
юрыст
юрыст - jurýst

γραμματέας

Ғ
сакратарка
сакратárка - sakratárka

βοηθός

М
памочнік
памóчник - pamóčnik

δικαστής

М
суддзя
суддзя - suddziá

διευθυντής

М
дырэктар
дырэктар - dyréktar

μάντζερ

М
менеджар
мэнеджар - miéniedžar

μάγειρας

М
кухар
кúхар - kúchar

οδηγός ταξί

М
таксіст
таксіст - taksíst

οδηγός λεωφορείου

М
кіроўца аўтобуса
кіроўца аўтобуса - kiroŭca aŭtóbusa

εγκληματίας

М
злачынец
злачынец - zlačýniec

μοντέλο

F
мадэль
мадэль - madél

καλλιτέχνης

М
мастак
мастак - masták

αριθμός τηλεφώνου

М
нумар тэлефона
нумар тэлефона - númer telefóna

σήμα

М
сігнал
сігнал - sihnál

εφαρμογή

М
дадатак
дадатак - dadátak

συνομιλία

М
чат
чат - čat

αρχείο

М
файл
файл - fajl

ιστοδιεύθυνση

М
url
url - url

διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου

М
адрес электронной почты
адрес электронной почты - ádras
elektrónnaj póšty

ιστοσελίδα

M
сайт
сайт - sajt

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

F
электронная пошта
elektrónnaja póšta - eliektρόnnaja
róšta

κινητό τηλέφωνο

M
мабільны тэлефон
mabílny teliéfón - mabílny
teliefón

νόμος

M
закон
zakón - zakón

φυλακή

F
турма
turmá - turmá

απόδειξη

M
доказ
dókaz - dókaz

πρόστιμο

M
штраф
štraf - štraf

μάρτυρας

M/F
сведка
sviédká - sviédka

δικαστήριο

M
суд
sud - sud

υπογραφή

M
підпис
ródpis - ródpis

απώλεια

F
страта
stráta - stráta

κέρδος

M
прыбытак
prybýtak - prybýtak

πελάτης

М
κλίент
κλίент - klijént

ποσό

F
сума
сума - sýma

πιστωτική κάρτα

F
креды́тная карта
креды́тная карта - kredýtnaja kártka

κωδικός

М
пароль
παρόλ - paról

μηχανή μετρητών

М
банкамат
банкамат - bankamát

πισίνα
άθλημα

М
басейн
басейн - basiéjn

ρεύμα

F
энергія
эне́ргія - eniérhija

φωτογραφική μηχανή

F
камера
κάμερα - kámiera

ραδιόφωνο

N
радыё
ράдыё - rádyjo

δώρο

М
падарунак
падару́нак - padarúnak

μπουκάλι

F
бутэ́лька
бутэ́лька - butéľka

σακούλα

М
пакет
пакéт - pakiét

κλειδί

М
ключ
ключ - ključ

κούκλα

F
лялька
лялька - liálka

άγγελος

М
анёл
анёл - aniól

χτένα

F
расчоска
расчоска - rasčóska

οδοντόκρεμα

F
зубная паста
зубная паста - zubnája pásta

οδοντόβουρτσα

F
зубная щотка
зубная щотка - zubnája ščotka

σαμπουάν

М
шампунь
шампунь - šampúní

κρέμα
φάρμακο

М
крем
крем - krem

χαρτομάντιλο

F
сурвэтка
сурвэтка - survétka

κραγιόν

F
памáда
памáда - pamáda

τηλεόραση
γενικός

N
ТБ
ТБ - TB

κινηματογράφος

N
κίно
κινό - kinó

νέα

PL
навіны
навіны - navíny

θέση

N
месца
mésca - miésca

εισιτήριο

M
билет
bilét - biliét

οθόνη
κινηματογράφος

M
экран
ekrán - ekrán

μουσική

F
музыка
mýzyka - múzyka

σκηνή
πολιτισμός

F
сцена
scéna - scéna

κοινό

F
аўдыторыя
aŭdytóryja - aŭdytóryja

ζωγραφική

M
жывапіс
žývapís - žývapís

αστείο

M
жарт
žart - žart

άρθρο

M
артыкул
artýkul - artýkul

εφημερίδα

F
газета
gazéta - haziéta

περιοδικό

M
časopis
časópis - časópis

διαφήμιση

F

рэклама
рекла́ма - rekláma

φύση

F

прырода
прыро́да - pryródá

τέφρα

M

попел
πόπελ - róriel

φωτιά
γενικός

M

агонь
αγόнь - ahóh

διαμάντι

M

алмаз
αλμάζ - almáz

φεγγάρι

M

Месяц
Μέσac - Miésiác

γη

F

Земля
Зямл́я - Ziamliá

ήλιος

N

Сонца
Cónca - Sónca

αστέρι

F

зорка
zórka - zórka

πλανήτης

F

планета
плане́та - planiéta

σύμπαν

M

сусвет
сусве́т - susviét

ακτή
θάλασσα

M

бераг
bérag - biérah

λίμνη

N
возера
vózera - vóziĕra

δάσος

M
лес
лес - lies

έρημος

F
пустыня
пусты́ня - pustýnia

λόφος

M
пагорак
pahórak - pahórak

βράχος

F
скала
skalá - skalá

ποτάμι

F
рака
raká - raká

κοιλάδα

F
даліна
dalína - dalína

βουνό

F
гара
gará - hará

νησί

M
востраў
vóstraŭ - vóstraŭ

ωκεανός

M
акіян
akíjan - akiján

θάλασσα

N
мора
móra - móra

καιρός

N
надвор'е
nadvór'e - nadvór'je

πάγος

M
лёд
лёд - liod

χιόνι

M
снег
снег - snieh

καταιγίδα
γενικός

M
шторм
шторм - štorm

βροχή

M
дождж
дождж - doždž

άνεμος

M
вeцep
вeцep - viécier

φυτό

F
расліна
расліна - raslína

δέντρο

N
дрэва
дрэва - dréva

γρασίδι

F
тpавa
тpавá - travá

τριαντάφυλλο

F
pyжa
pyжa - rúža

λουλούδι

F
квeткa
квeткa - kviétka

αέριο

M
газ
газ - haz

μέταλλο

M
метал
метál - mietál

χρυσός

N
золата
zółata - zółata

ασήμι

N
срэбра
srébra - srébra

Το ασήμι είναι φθηνότερο
από τον χρυσό

Срэбра таннейшае за
золата
Срэбра таннейшае за зółata -
Srébra tanniejšaje za zółata

Ο χρυσός είναι ακριβότερος
από το ασήμι

Золата даражэйшае за
срэбра
Зółata даражэйшае за срéбра -
Zółata daražejšaje za srébra

διακοπές

M
адпачынак
adpachýnak - adpačýnak

μέλος

M
член
člen - člen

ξενοδοχείο

M
гатэль
hatél - hatél

παραλία

M
пляж
pliaż - pliaż

επισκέπτης
αργία

M
госць
hosć - hosć

γενέθλια

M
дзень нараджэння
dzień naradżénia - dzień
naradżénia

Χριστούγεννα

PL
Каляды
Kaliády - Kaliády

Πρωτοχρονιά

M
Новы год
Hóvy год - Nóvy hod

Πάσχα

М
Вялікдзень
Вялікдзень - Vialíkdzień

θείος

М
дзядзька
дзядзька - dziadźka

θεία

F
цётка
цётка - ciótka

γιαγιά
πατέρας

F
бабуля
бабўля - babúlia

παππούς
πατέρας

М
дзядуля
дзядўля - dziadúlia

γιαγιά
μητέρα

F
бабуля
бабўля - babúlia

παππούς
μητέρα

М
дзядуля
дзядўля - dziadúlia

θάνατος

F
смерць
смёрць - smiérc

τάφος

F
μαγίλα
μαγίλα - mahíla

διαζύγιο

М
развод
развód - razvód

νύφη
γάμος

F
нявеста
нявэста - niaviésta

γαμπρός
γάμος

М
жаніх
жаніх - žaních

101

СТО АДЗІН
сто адзін - sto adzín

105

СТО ПЯЦЬ
сто пяць - sto piać

110

СТО ДЗЕСЯЦЬ
сто дзэсяць - sto dziésiać

151

СТО ПЯЦЬДЗЯСЯТ АДЗІН
сто пяцьдзясят адзін - sto
piaćdziasiać adzín

200

ДЗВЕСЦЕ
дзвэсце - dzviéscie

202

ДЗВЕСЦЕ ДВА
дзвэсце два - dzviéscie dva

206

ДЗВЕСЦЕ ШЭСЦЬ
дзвэсце шэсць - dzviéscie šesć

220

ДЗВЕСЦЕ ДВАЦЦАЦЬ
дзвэсце дваццаць - dzviéscie
dváccać

262

ДЗВЕСЦЕ ШЭСЦЬДЗЯСЯТ ДВА
дзвэсце шэсцьдзясят два -
dzviéscie šesćdziasiać dva

300

ТРЫСТА
трыста - trýsta

303

ТРЫСТА ТРЫ
трыста тры - trýsta try

307

ТРЫСТА СЕМ
трыста сем - trýsta siem

330

трыста трыццаць
трыста трыццаць - trýsta trýccać

373

трыста семдзесят тры
трыста сёмдзесят тры - trýsta siémdziesiat try

400

чатырыста
чатырыста - čatýrysta

404

чатырыста чатыры
чатырыста чатыры - čatýrysta čatýry

408

чатырыста восем
чатырыста вóсем - čatýrysta vósiem

440

чатырыста сорак
чатырыста sóрак - čatýrysta sórak

484

чатырыста восемдзесят чатыры
чатырыста вóсемдзесят чатыры - čatýrysta vósiemdziesiat čatýry

500

пяцьсот
пяцьсót - piaćsót

505

пяцьсот пяць
пяцьсót пяць - piaćsót piac

509

пяцьсот дзевяць
пяцьсót дзéвяць - piaćsót dziéviać

550

пяцьсот пяцьдзясят
пяцьсót пяцьдзясът - piaćsót piaćdziasiat

595

пяцьсот дзевяноста пяць
пяцьсót дзевяноста пяць - piaćsót dzievianósta piac

600

ШЭСЦЬСОТ
шэсцьсót - šeścsót

601

ШЭСЦЬСОТ АДЗІН
шэсцьсót адзін - šeścsót adzín

606

ШЭСЦЬСОТ ШЭСЦЬ
шэсцьсót шэсць - šeścsót šeść

616

ШЭСЦЬСОТ ШАСНАЦЦАЦЬ
шэсцьсót шасна́ццаць - šeścsót
šasnáccać

660

ШЭСЦЬСОТ ШЭСЦЬДЗЯСЯТ
шэсцьсót шэсцьдзяся́т - šeścsót
šeśćdziasiat

700

СЕМСОТ
семсót - siemsót

702

СЕМСОТ ДВА
семсót два - siemsót dva

707

СЕМСОТ СЕМ
семсót сем - siemsót siem

727

СЕМСОТ ДВАЦЦАЦЬ СЕМ
семсót два́ццаць сем - siemsót
dváccać siem

770

СЕМСОТ СЕМДЗЕСЯТ
семсót се́мдзяся́т - siemsót
siémdziesiat

800

ВОСЕМСОТ
восемсót - vosiemsót

803

ВОСЕМСОТ ТРЫ
восемсót тры - vosiemsót try

808

ВОСЕМСОТ ВОСЕМ

восемсџт вџсем - vosiemsџt vџsiem

838

ВОСЕМСОТ ТРЫЦЦАЦЬ ВОСЕМ

восемсџт трыццццц вџсем -
vosiemsџt tryccać vџsiem

880

ВОСЕМСОТ ВОСЕМДЗЕСЯТ

восемсџт вџсемдзесццт - vosiemsџt
vџsiemdzesiat

900

ДЗЕВЯЦЬСОТ

дзеццццсџт - dzieviaćsџt

904

ДЗЕВЯЦЬСОТ ЧАТЫРЫ

дзеццццсџт чцтыры - dzieviaćsџt
ćatýry

909

ДЗЕВЯЦЬСОТ ДЗЕВЯЦЬ

дзеццццсџт дзџвццц - dzieviaćsџt
dzieńcić

949

ДЗЕВЯЦЬСОТ СОРАК ДЗЕВЯЦЬ

дзеццццсџт сџрак дзџвццц -
dzieviaćsџt sџrak dzieńcić

990

ДЗЕВЯЦЬСОТ ДЗЕВЯНОСТА

дзеццццсџт дзџвцццнџста -
dzieviaćsџt dzievianџsta

τίγρη

М

ТЫГР

тыгр - tyhr

ποντίκι
ζџџџ

F

МЫШ

мыш - myš

αρουραίџς

М

ПАЦУК

пацџк - pacџk

κουνџλι

М

ТРУС

трџс - trus

λιοντάρι

М
леў
леў - lieŭ

γάιδaros

М
асёл
асёл - asiól

ελέφαντας

М
слон
слон - slon

πουλί

Ғ
птушка
птушка - ptúška

κόκορας

М
пеўнік
пеўнік - riéŭnik

περιστέρι

М
голуб
голуб - hólub

χήνα

Ғ
гусь
гусь - huś

έντομο

Н
насякомае
насяκόмае - nasiakómaje

ζουζούνι

М
жук
жук - žuk

κουνούπι

М
камар
камάρ - kamár

μύγα

Ғ
муха
мύχα - túcha

μυρμήγκι

Ғ
мурашка
мурášка - muráška

φάλαινα

M
кіт
kit - kit

καρχαρίας

F
акула
акύла - akúla

δελφίνι

M
дэльфін
дэльфін - delfín

σαλιγκάρι

M
смоўж
смоўж - smouž

βάτραχος

F
жаба
жаба - žába

συχνά

часта
ча́ста - částa

αμέσως

неадкладна
неадкля́дна - nieadkládna

ξαφνικά

раптам
ра́птам - ráptam

αν και

хоць
хоць - choć

ενόργανη γυμναστική

F
гімнастыка
гімна́стыка - himnástyka

αντισφαίριση

M
тэніс
тэ́ніс - ténis

τρέξιμο

M
бег
бег - bieh

ποδηλασία

M
веласпорт
веласпóрт - vielaspórt

γκολφ

M
гольф
гольф - hólf

παγοδρομία

N
катанне на каньках
катáнне на канькáх - katánnie na kańkách

ποδόσφαιρο

M
футбол
футбóл - futból

καλαθοσφαίριση

M
баскетбол
баскетбóл - baskietból

κολύμβηση

N
плаванне
плáванне - plávannie

καταδύσεις
θάλασσα

M
дайвінг
да́йвінг - dájvinh

πεζοπορία

M
пешы турызм
пéшы туры́зм - riéšy turýzm

Ηνωμένο Βασίλειο

F
Вялікабрытанія
Вялікабрытáнія - Vialikabrytánija

Ισπανία

F
Іспанія
Ispánia - Ispránija

Ελβετία

F
Швейцарыя
Швейцáрыя - Šviejcáryja

Ιταλία

F
Ιταλία
Itália - Itálija

Γαλλία

F

Франция
Fránцыя - Fráncyja

Γερμανία

F

Германія
Гермάνія - Hiermánija

Ταϊλάνδη

M

Тайланд
Ταϊλάνδ - Tajlánd

Σιγκαπούρη

M

Сінгапур
Сінгапύρ - Sinharúr

Ρωσία

F

Расія
Расія - Rasíja

Ιαπωνία

F

Японія
Япónія - Jarónija

Ισραήλ

M

Ізраїль
Ізраїль - Izráil

Ινδία

F

Індыя
Íндыя - Índyja

Κίνα

M

Кітай
Κιτάι - Kitáj

Ηνωμένες Πολιτείες της
Αμερικής

PL

Злучаныя Штаты Амерыкі
Злúчаныя Штáты Амéрыкі -
Zlúčanyja Štáty Amiéryki

Μεξικό

F

Μεξίκα
Méxcika - Miéxsika

Καναδάς

F

Καναδά
Κανάδα - Kanáda

Χιλή

F

Чили
Чили - Čyli

Βραζιλία

F

Бразілія
Бразілія - Brazílija

Αργεντίνη

F

Αργενціνα
Αργενціνα - Arhiencína

Νότια Αφρική

F

Паўднёвая Афрыка
Паўднёвая Άφрыκα - Paŭdniónaja
Áfryka

Νιγηρία

F

Нигерыя
Нигерыя - Nihíeryja

Μαρόκο

F

Μαροκα
Μαρόκα - Μαρόκα

Λιβύη

F

Лівія
Λίβια - Línija

Κένυα

F

Κενία
Κένια - Kíenija

Αλγερία

M

Алжыр
Αλζύρ - Alžýr

Αίγυπτος

M

Египет
Εγίπετ - Jehípiet

Νέα Ζηλανδία

F

Новая Зеландыя
Нόβaja Зелάνдыя - Nónaja Zielándyja

Αυστραλία

F

Аўстралія
Αὔστράλια - Aŭstrálija

Αφρική

F

Афрыка
Áfryka - Áfryka

Ευρώπη

F

Еўропа
Еўρόпа - Jeŭrópa

Ασία

F

Ασία
Ázia - Ázija

Αμερική

F

Амерыка
Amérika - Amiéryka

τέταρτο της ώρας

чвэрць гадзіны

чвэрць гадзіны - čverć hadzíny

μισή ώρα

паўгадзіны

паўгадзіны - paŭhadzíny

τρία τέταρτα της ώρας

тры чвэрці гадзіны

тры чвэрці гадзіны - try čvérci
hadzíny

1:00

адна гадзіна

адна гадзіна - adná hadzína

2:05

дзве гадзіны пяць хвілін

дзве гадзіны пяць хвілін - dzvie
hadzíny piac chvilín

3:10

тры гадзіны дзесяць хвілін

тры гадзіны дзесяць хвілін - try
hadzíny dziésiać chvilín

4:15

чвэрць пятай

чвэрць пятай - čverć piátaj

5:20

пяць гадзін дваццаць

хвілін

пяць гадзін дваццаць хвілін - piac
hadzín dváccać chvilín

6:25

шэсць гадзін дваццаць
пяць хвілін

шэсць гадзін дваццаць пяць хвілін
- šeść godzin dwadzieścia pięć minut

7:30

палова восьмай

палова восьмай - połowa ósmaj

8:35

восем трыццаць пяць
восем трыццаць пяць - vósiem
trzydzieść pięć

9:40

без дваццаці хвілін
дзесяць

без дваццаці хвілін дзесяць - bez
dwadzieści minut dziesięć

10:45

без чвэрці адзінаццаць

без чвэрці адзінаццаць - bez ćwierci
dziesięć

11:50

без дзесяці хвілін
дванаццаць

без дзесяці хвілін дванаццаць -
bez dziesięci minut dwanaście

12:55

без пяці хвілін гадзіна

без пяці хвілін гадзіна - bez pięć
minut godzina

μία το πρωί

адна гадзіна ночы

адна гадзіна ночы - adną godziną
noc

δύο το απόγευμα

дзве гадзіны папаядні

дзве гадзіны папаядні - dwie
godziny popołudni

την προηγούμενη εβδομάδα

мінулы тыдзень

мінулы тыдзень - minúly týdzien

αυτή την εβδομάδα

гэты тыдзень

гэты тыдзень - héty týdzien

την επόμενη εβδομάδα

наступны тыдзень

наступны тыдзень - nastúpny
týdzien

πέρυσι

мінулы год
мінўлы год - minúly hod

φέτος

гэты год
гэты год - héty hod

του χρόνου

наступны год
настўпны год - nastúpny hod

τον προηγούμενο μήνα

мінулы месяц
мінўлы мэсяц - minúly miésiac

αυτό το μήνα

гэты месяц
гэты мэсяц - héty miésiac

τον επόμενο μήνα

наступны месяц
настўпны мэсяц - nastúpny miésiac

2014-01-01

першага студзеня дзве тысячы
чатырнаццатага года
пёршага стўдзеня дзве тысячы
чатырнаццатага гóда - piéršaha stúdzienia
dzvie týsiačy čatyrnáccataha hóda

2003-02-25

дваццаць пятага лютага дзве
тысячы трэцяга года
дваццаць пятага лютага дзве тысячы
трэцяга гóда - dváccať piátaha liútaha dzvie
týsiačy tréciaha hóda

1988-04-12

дванаццатага красавіка тысяча
дзевяцьсот восемдзесят восьмага
года
дванáццатага красавіка тýсяча
дзевяцьсòт вòсемдзесят вòсьмага гóда -
dvanáccataha krasaviká týsiača dzieviačsòt
vòsiemdzesiat vòsmaha hóda

1899-10-13

трынаццатага кастрычніка тысяча
восемсот дзевяноста дзявятага
года
трынаццатага кастры́чніка тýсяча
восемсòт дзевяно́ста дзявя́тага гóда -
trynáccataha kastrýčnika týsiača vosiemsòt
dzievianòsta dziaviátaha hóda

1907-09-30

трыццатага верасня тысяча
дзевяцьсот сёмага года
трыццáтага вéрасня тýсяча дзевяцьсòт
сéмага гóда - tryccátaha viérasnia týsiača
dzieviačsòt siómaha hóda

2000-12-12

дванаццатага снежня
двухтысячнага года
дванáццатага снэ́жня
двухтýсячнага гóда - dvanáccataha
sníěžnia dvuchtýsiačnaha hóda

μέτωπο

M
лоб
лоб - lob

ρυτίδα

F
маршчына
маршчына - marščyna

πηγούνι

M
падбародак
падбародак - padbaródak

μάγουλο

F
шчака
шчака - ščaká

γένια

F
барада
барада - baradá

βλεφαρίδες

PL
вейкі
вэйкі - viéjki

φρύδι

N
брыво
брыво - bryvó

μέση

F
талія
τάлія - tálija

αυχένας

F
патыліца
патыліца - patýlica

θώρακας

F
грудная клетка
грудная клетка - hrudnája kliétka

αντίχειρας

M
вялікі палец
вялікі палец - vialíki páliec

μικρό δάχτυλο

M
мезенец
мэзенец - miézieniec

παράμεσος

M

безназоўны палец
безназоўны палец - bieznazóŭny
páliec

μεσαίο δάχτυλο

M

сярэдні палец
сярэдні палец - siarédni páliec

δείκτης

M

указальны палец
указальны палец - ukazálny páliec

καρπός

N

запясце
запясце - zapiáscie

νύχι

M

пазногаць
пазногаць - paznóhać

φτέρνα

F

пятка
пятка - piátka

σπονδυλική στήλη

M

пазваночнік
пазваночнік - razvanóčnik

μυς

M

мускул
мýскул - múskul

οστό
σώμα

F

косьць
косць - kosć

σκελετός

M

шкілет
шкілét - škiliét

πλευρό

N

рабро
рабрó - rabró

σπόνδυλος

M

пазванок
пазванók - razvanók

ουροδόχος κύστη

М

мачавы пузыр
мачавы́ пузыр - mačavý puzýr

φλέβα

F

вена
véna - víéna

αρτηρία

F

артэрыя
артэрыя - artéryja

κόλπος

F

пoxва
πόxβα - póchva

σπέρμα

F

сперма
спέρμα - spíérma

πέος

М

пеніс
пéніс - ріénis

όρχις

N

яечка
яéчка - jajéčka

χυμώδης

сакавіты

сакавіты - sakavítu

καυτερός

востры

вóстры - vóstry

αλμυρός

салёны

салёны - saliónu

ωμός

сыры

сыры́ - syrý

βρασμένος

вараны

βάраны - váranu

ντροπαλός

сарамлівы
сарамлівы - saramlívy

άπληστος

прагны
πράγны - práhny

αυστηρός

строгі
стрόгі - stróhi

κουφός

глухі
глухі - hluchí